

ГАРАДЗЕЛЬСКАЯ УНІЯ Ў АЦЭНЦЫ ЛІТОЎСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ КАНЦА ХХ – ПАЧАТКУ ХXI СТ.

Людміла Мікалаеўа

*Беларускі дзяржаваўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Мінск,
Беларусь
Mikalayeva@bsuir.by*

У артыкуле аналізуецца змест асноўных прац літоўскіх гісторыкаў, выдадзеных у 1988–2009 гг., у якіх закраналася праблема Гарадзельскай уніі 1413 г. Робіцца выснова аб тым, што ў разглядаемы перыяд у гісторычных даследаваннях літоўскіх навукоўцаў адбылася эвалюцыя поглядаў на Гарадзельскую унію 1413 г. ад крытычна-негатыўнага яе ўспрымання ў працах канца ХХ ст. да станоўчай ацэнкі ў публікацыях пачатку ХXI ст.

Ключавыя слова: *гісторыяграфія, зневісная палітыка, Вялікае Княства Літоўскае, Каралеўства Польскае, Гарадзельская ўнія.*

THE UNION OF HORODLO IN THE ASSESSMENT OF LITHUANIAN HISTORIOGRAPHY OF THE END OF
THE XX – BEGINNING OF THE XXI CENTURY

Liudmila V. Mikalayeva

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

The article analyzes the content of the main works of Lithuanian historians, published in 1988–2009, which dealt with the problem of the Union of Horodlo of 1413. It is concluded that in the period under review the views of the Union of Horodlo of 1413 evolved in the historical research of Lithuanian scientists from critical and negative perception of it in the works of the late XX century to a positive assessment in the publications of the beginning of the XXI century.

Keywords: *historiography, foreign policy, the Grand Duchy of Lithuania, the Kingdom of Poland, the Union of Horodlo.*

2 кастрычніка 1413 г. у Гарадзельскім замку на рацэ Заходні Буг паміж Вялікім Княствам Літоўскім (далей – ВКЛ) і Каралеўствам Польскім быў заключаны акт, які ўвайшоў у гісторыю пад называй «Гарадзельская ўнія». Пры яе падпісанні бакамі былі выдадзены тры дакументы: акт польскай шляхты, якая прымала ў гербавае брацтва 47 літоўскіх баяр; акт літоўскіх баяр, якія прымалі гербы польскай шляхты і абязналі быць з ёй ў вечным сяброўстве і саюзе; прывілей польскага караля Уладзіслава II Ягайлы і вялікага князя літоўскага Вітаўта, падрыхтаваны ў двух экземплярах (для польскага і літоўскага бакоў адпаведна), у якім замацоўваліся ўмовы ўніі і пералічваліся правы, якія надаваліся літоўскаму баярству [1, с. 60–72].

Гарадзельская ўнія была ўжо трэцяй па ліку, пасля Крэўскай і Віленска-Радамскай, польска-літоўской ўніяй. Актуалізацыі цікавасці да гэтай падзеі ў наш час садзейнічае чарговая юбілейная дата з часу яе рэалізацыі, адзначаемая ў 2023 г., – яе 610-годдзе.

Першай працай, якая фактычна пачынала новы перыяд у гісторыяграфіі Літвы, якая ўжо імкнулася выйсці са складу СССР, стала невялікае выданне, аўтарамі якога былі вядомыя літоўскія даследчыкі Мечыславас Ючас, Інге Юкшайтэ і Вітаўтас Меркіс [2, с. 45–46]. Генезіс Гарадзельскай уніі аўтар параграфа пра яе М. Ючас звязаў з неабходнасцю прадэмансстрацаць адзінства ВКЛ і Польшчы перад Тэўтонскім ордэнам і Свяшчэннай Рымскай імперыяй. У польска-літоўскіх адносінах былі вызначаны дзве тэндэнцыі: польскае імкненне да інкарпарацыі ВКЛ і намаганні літоўскіх паноў атрымаць правы польскай шляхты. Вырашыць гэтую праблему спрабавалі на з'ездзе манархаў ВКЛ і Польшчы ў Горадле. Па ўмовах пагаднення, з аднаго боку, ВКЛ было далучана да Польшчы і ў ім быў уведзены адміністрацыйны падзел па польскому ўзору. З другога боку, ВКЛ была гарантавана палітычнае адасобленасць і пасля смерці Вітаўта, калі павінна была быць з'явіцца выбарнасць вялікага князя літоўскага. Таксама ў працы гаворка ішлая пра наданне польскіх гербаў і прывілеяў літоўскаму баярству, пра ўзаемную дапамогу, агульныя зневісныя палітыкі і сойм. Рэзюмуючы, М. Ючас падкрэсліў, што ВКЛ працягвала мець свайго манарха, а сама ідзе інкарпарацыі ВКЛ у Польшчу была адкладзена да часу ўніфікацыі абедзвюх краін у грамадска-палітычным плане.

Ацэньваючы гэтыя разважанні, трэба адзначыць, што яны адпавядалі традыцыйным поглядам літоўскай і польскай гісторыяграфіі на польска-літоўскую ўнію, якія склаліся яшчэ ў міжваенны перыяд. Іх перавагай было адносна поўнае выкладанне палажэння ўніі і, зрэшты, даволі скупы каментарый.

Храналагічна наступнай была калектыўная манографія па гісторыі Літвы да 1795 г., падрыхтаваная аўтарскім калектываам супрацоўнікаў Інстытута гісторыі Літвы: Зігмантасам Кяўпам, Юратаю Кяўпене і Албінасам Кунцэвічусам [3]. Гэта была першая сінтэтычная праца па гісторыі Літвы, якая выйшла ўжо ва ўмовах

незалежнай літоўскай дзяржавы. Апісваючы падзеі 1413 г., Ю. Кяўпене, аўтар раздзела па гісторыі ВКЛ эпохі Ягайлы і Вітаўта, звярнула ўвагу на іх значэнне ў мадэрнізацыі і ёўрапеізацыі літоўскага грамадства разглядаемага перыяду. Пры гэтым аўтар не выкарысталі тэрмін «сунія». Яна прыйшла да высновы, што ў аснове Гарадзельскага дагавора была пагроза з боку Тэўтонскага ордэна, з чаго вынікала імкненне Польшчы і ВКЛ прадэманстраваць адзінства перад сваімі ворагамі. Аўтар падкрэслівала, што запіс пра інкарпацыю ВКЛ у Польшчу не адпавядаў рэчаіснасці, бо ў той час ВКЛ было «самастойнай дзяржавай». На Гарадзельскім з'ездзе была зацверджана фактычна дзяржайная адасобленасць ВКЛ, якая існавала з 1392 г., што было выгадна ВКЛ. На думку даследчыцы, Гарадзельскай уніі былі закладзены асновы будучага збліжэння літоўскай і польскай шляхты, а адопцыя гарантавала прынятym у польскія гербавыя роды прадстаўнікам 47 родаў літоўскага баярства прывілеяванасць становішча ў грамадстве. Устанаўленне сойма ўмацоўвала фармальныя пазіцыі літоўскай эліты, пашырала яе права і тым самым садзейнічала ўключэнню ў палітычнае жыццё Польшчы. Характарызуючы наступствы уніі, Ю. Кяўпене акцэнтавала ўвагу на рэцэпцыі польскіх грамадскіх і палітычных інстытутаў у ВКЛ. Аднак у дадзенага працэса, на яе думку, былі негатыўныя наступствы. Даследчыца адзначала слабую супраціўляемасць літоўскага баярства ўплыву польскай шляхты, што ў выніку прывяло да Люблінскай уніі 1569 г. [3, s. 149–150].

Такім чынам, погляды аўтара супадалі з пазіцыяй традыцыйнай літоўскай гісторыяграфіі. У іх пераацэньвалася значэнне адопцыі. Незразумелым было і сцвярджэнне пра сумесныя соймы як пляцоўку для ўключэння літоўскага баярства ў палітычнае жыццё Польшчы. Ацэнка Люблінскай уніі як нечага дрэннага для ВКЛ таксама гучала вельмі рэзка. Такім чынам, мы маєм тут неадназначную ацэнку Гарадзельскай уніі: станоўчую і адмоўную.

Чарговым поглядам на праблему Гарадзельскай уніі стала праца Эдвардаса Гудавічуса, які ў 1999 г. апублікаваў працу па гісторыі Літвы да 1569 г. [4]. Гэта была адна з найлепшых сінтэтычных прац па літоўскай гісторыі: вельмі падрабязная, з традыцыйнай структурай, напісаная кампетэнтным даследчыкам. Гарадзельскай уніі ў працы Э. Гудавічуса быў прысвечаны асобны падраздзел. Кажучы пра генезіс уніі, даследчык указаў на два фактараты: умацаванне пазіцыі Вітаўта і ВКЛ адносна Польшчы і імкненні літоўскіх паноў, зацікаўленых у існаванні літоўскай дзяржавы. Гэтыя фактараты паўплывалі на неабходнасць перагляду Віленска-Радамскай уніі 1401 г. Э. Гудавічус прыйшоў да высновы, што ключавы запіс пра інкарпацыю быў прадыктаваны імкненнем абараніць Жамойць ад прэтэнзіі Тэўтонскага ордэна. Ён указаў на важнасць для Гарадзельскай уніі адносіна паміж Уладзіславам Ягайлам і Вітаўтам. У шырокім каментарыі Э. Гудавічус выказаў меркаванне, што унія павінна была стаць вялікай перамогай Вітаўта. Аднак яна была здабыта за кошт нявыгадных для ВКЛ саступак. «З юрыдычнага пункту гледжання Гарадзельская унія была больш нявыгадная Літве, чым Крэўская. Але на справе ўсё было зусім наадварот». Гэты важны тэзіс даследчык абгрунтаваў тым, што ў гэты час з'явіўся пастаянны інстытут вялікага князя літоўскага, што было выгадна ВКЛ. Палажэнне пра сумесны сойм аказалася «пустой дэкларацыяй», а прыняцце польскіх пасад толькі ўмацавала пазіцыі літоўскіх магнатаў. Гарадзельская адопцыя таксама не пацягнула за сабой ніякіх сувязей паміж палякамі і літоўцамі. У выніку даследчык прыйшоў да высновы, што Гарадзельская унія ўмацавала ВКЛ і вызначыла курунак яго развіцця по польскому ўзору [4, s. 220–224].

У гэтых разважаннях у першую чаргу трэба пакрытыкаўць структуру гэтага даследавання, дзе каментарый пераважаў над зместам. Звяртала ўвагу тое, што даследчык не прадставіў амаль ніякіх палажэнняў Гарадзельскай уніі, цалкам зясяродзіўшыся на іх крытыцы. Зроблены ім каментарый быў збольшага прымальнym, але аднабаковым, бо, у адпаведасці з ім, Гарадзельская унія толькі стварыла аснову, каркас, але не вызначыла кірунак развіцця ВКЛ. Аднак трэба прызнаць, што такія факты, як сумесны сойм, агульная зневаженія палітыка, саслоўнае ўсынаўленне ці перайманне польскіх пасад усё ж мелі важнае значэнне для польска-літоўskих адносін, а не толькі былі «пустой дэкларацыяй».

У 2000 г. была апублікавана манографія Мечыславаса Ючаса пра польска-літоўскую унію з сярэдзіны XIV да пачатку XIX ст. [5]. У працы меўся падраздзел пра Гарадзельскую унію. Аўтар адзначыў крыжацкую пагрозу ў якасці яе прычыны. Ключавое палажэнне пра інкарпацыю было патрактавана ім як адказ польска-літоўскага боку на палітыку Тэўтонскага ордэна. Гэта супярэчыла пазнейшым палажэнням уніі аб ВКЛ як асобнай і незалежнай дзяржаве. Пасля гэтага даследчык абмеркаваў палажэнні уніі. Усе зробленыя аўтарам каментарыі не выклікаюць пярэчанняў. Праблема толькі ў ацэнцы уніі. Бо М. Ючас звярнуў ўвагу на тое, што, нягледзячы на палажэнне аб адасобленым існаванні ВКЛ, унія ўтрымлівала небяспечныя для гэтай дзяржавы палажэнні: гербавую адопцыю, адміністрацыйную уніфікацыю і агульныя прывілеі. Такая ацэнка з'яўлялася вельмі аднабаковай [5, s. 143–146].

У 2005 г. выйшла сінтэтычнае даследаванне па гісторыі Літвы да 1795 г. Альфрэдаса Бумблайскаса [76]. Гэта праца ў асноўным засяроджвалася на асобных пытаннях і вызначалася выдатным графічным афармленнем. Пра Гарадзельскую унію ў ёй амаль не згадвалася, зводзячы яе да адмаўлення дамовы 1401 г. і прызнання пастаяннай інстытуцыі вялікага князя літоўскага [6, s. 143]. Гэта меркаванне супала са старым тэзісам польскай гісторыяграфіі. Такі падыход змяншаў значэнне Гарадзельскай уніі.

У 2008 г. пабачыла свет сумеснае выданне літоўскіх (З. Кяўпа, Ю. Кяўпене) і польскіх (А. Рахуба) гісторыкаў, якое ўтрымлівала дзве гістрыі Літвы: польскую і літоўскую [7]. Гарадзельскай уніі ў ім быў прысвечаны адзін параграф аўтарства Ю. Кяўпене, у якім даследчыца асабліва цікавіла прадставіла генезіс уніі [7, s. 276]. Яна палічыла яе гульней «розных інтарэсаў» палякаў, літоўцаў, польскага караля і вялікага князя

літоўскага, а таксама міжнароднай сітуацыі. Гэта унія замацавала супяречлівія палажэнні, што датычылі інкарпарацыі ВКЛ у Польшу і адначасовага існавання літоўскай дзяржавы. Умацаваліся пазіцыі Вітаўта. З іншага боку, спречным з'яўлецца сцвярджэнне, што «ў святле права пазіцыя літоўскай дзяржавы аслабла, але не было механізму, які б дазволіў ажыццяўіць абвешчане далучэнне, таму гэта засталося толькі мёртвай літарай закону». Гэта сцвярджэнне выклікае асаблівае здзіўленне, таму што ўсё было наадварот. Бо ў парадунні з Віленска-Радамскай уніяй 1401 г. пазіцыі ВКЛ ўзмацніліся, а не аслаблі. А сам прынцып інкарпарацыі быў не столькі «мёртвай літарай закону», колькі элементам палітычнай гульні на міжнароднай арэне, і, мяркуем, ніхто не планаваў яго рэалізоўваць на практыцы.

Вельмі важнай была наступная сінтэтичная праца па гісторыі Літвы, распрацаваная гісторыкамі з Інстытута гісторыі Літвы. У 2009 г. быў апублікованы яе 4 том, што датычыў перыяду 1386–1529 гг. [8]. Пытанне Гарадзельскай уніі было ўключана ў падраздел аб польска-літоўскіх адносінах, напісаны Ю. Кяўпене [8, s. 358–360]. На яе думку, у аснове гэтай уніі знаходзіліся два фактары: пагроза вайны і ўзмацненне пазіцыі Вітаўта, што выклікала неабходнасць перагляду пагаднення 1401 г. Аўтар звярнула ўвагу на супяречнасць паміж тэзісам пра інкарпарацыю і іншымі палажэннямі гэтай дамовы, якія яскрава сведчылі пра існаванне літоўскай дзяржавы. Гэтую супяречнасць яна тлумачыла паняццем «складовай манархіі», г. зн. «Кароны Каралеўства Польскага». У рамках гэтай канцепцыі ВКЛ было ўключана не ў склад Каралеўства Польскага, а ў склад Кароны Каралеўства Польскага. Апошняя магла ўключанца ў сябе як Каралеўства Польскае, так і ВКЛ, якія існавалі незалежна адно ад аднаго.

Затым даследчыца абмеркавала такое палажэнне Гарадзельскай уніі, як сумесныя соймы. Аднак іншыя палажэнні пра прыняцце польскіх пасад [8, s. 271] і шляхецкае ўсынаўленне [8, s. 241] змяшчаліся ў іншых месцах працы. Наступствам гэтага стала адсутнасць падсумавання, хоць негатыўная ацэнка таксама адсутнічала. Такім чынам, праца грунтавалася на добра вядомай у польскай гістарыяграфіі канцепцыі «Кароны Каралеўства Польскага», пра якую нагадала і моцна падкрэсліла аўтар.

Неабходна таксама дадаць, што ўсе разгледжаныя даследаванні выглядаюць у большай ці меншай ступені няпоўнымі. Па-першае, у іх вельмі мала фактalogіі і занадта шмат каментарыяў. Па-другое, рэдка калі Гарадзельская унія была прадстаўлена ў іх комплексна: яе генезіс, дэталёвый палажэнні, вынікі і ацэнка. Па-трэцяе, амаль не згадвалася пра існаванне трох грамат уніі: агульныя граматы польскага караля і вялікага князя літоўскага і асобных грамат польскіх і літоўскіх паноў. Па-чацвёртае, цалкам ігнараваўся той факт, што асноўныя каралеўскі і вялікакняжацкі дакументы уключаюць у сябе трох розных па змесце дакументы: уласна дакумент уніі, земскі прывілей літоўскім баярам-католікам і прывілей каталіцкаму касцёлу.

Такім чынам, у разглядаемы перыяд Гарадзельская унія не была прадметам асобнага даследавання літоўскіх гісторыкаў, у гістарычных даследаваннях якіх адбылася эвалюцыя поглядаў на гэту падзею ад крытычна-негатыўнага яе ўспрымання ў працах канца XX ст. да фактычна станоўчай ацэнкі ў публікацыях пачатку XXI ст.

1. Akta unii Polski z Litwą. 1385–1791 / wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. – Kraków : Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolff'a, 1932. – LVI, 570 s.
2. Jučas, M. Lietuvos istorija. Nuo seniausių laukų iki 1917 metų / M. Jučas, I. Lukšaitė, V. Merkys. – Vilnius : Mokslo, 1988. – 207 s.
3. Kiaupa, Z. Lietuvos istorija iki 1795 metų / Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius. – Vilnius : Arlila, 1998. – 381 s.
4. Gudavičius, E. Lietuvos istorija: Nuo seniausių laikų iki 1569 metų / E. Gudavičius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – 662 s.
5. Jučas, M. Lietuvos Lietuvos ir Lenkijos unija: XIV a. vid. – XIX a. pr. / M. Jučas. – Vilnius : Aidai, 2000. – 391 s.
6. Bumblauskas, A. Senosios Lietuvos istorija : 1009–1795 / A. Bumblauskas. – [Vilnius] : R. Paknio leidykla, [2005]. – 485, [3] s.
7. Rachuba, A. Historia Litwy : dwugłos polsko-litewski / A. Rachuba, J. Kiaupienė, Z. Kiaupa. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. – 388 s.
8. Lietuvos istorija / [redaktorių kolegija]: J. Kiaupienė [et al.]. 12 t. – Vilnius : Baltos lankos, 2005–2018. – T. 4 : Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 m. – 2009. – 551 s.